

Крынічка

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

ЧЫМ ПАДКАРМІЦЬ ЯБЛЫНІ І СЛІВЫ ВЯСНОЙ

Яблыні і слівы — дрэвы, якія часцей за ўсё выбіраюць садоўнікі для свайго дачнага ўчастка, і гэта не дзіўна, бо пры мінімальным догляде гэтыя плодзавыя дрэўцы здольныя радаваць нядрэнным ураджаем.



ДЛЯ ЯБЛЫНІ

Каб яблыні хутчэй абудзіліся ад зімовага сну і набраліся сіл на хуткае плоданашэнне, неабходна іх абавязкова падкарміць. Першую падкормку можна ажыццяўляць адразу пасля раставання снегу. Важна памятаць, што сухую падкормку трэба ажыццяўляць строга па прыстольным крузе і ні ў якім разе не сыпаць яе проста пад ствалою дрэва, у адваротным выпадку можна «спаліць» некаторыя карані, што, натуральна, негатыўна адаб'ецца на развіцці яблынькі.

Радыус прыстольнага круга сярэдняй яблыні роўны 60 сантыметрам, і ўносіць падкормку трэба на адлегласці 60 сантыметраў ад ствала (гэта калі ўносіць сухія ўгнаенні). Перад унясеннем вадкай падкормкі, якая разбаўлена вадой, неабходна спачатку пракапаць валік на адлегласці 60 сантыметраў ад дрэва, пасля чаго ўнесці самі ўгнаенні ўнутры круга.

Што датычыцца непасрэдна ўгнаенняў, то для хуткага росту лісця яблынь патрэбны азот, а для завязвання

плодоў — калій і фосфар. Трэба ўзяць 10-літровое вядро і напоўніць вадой. Пакласці ў яго літр гною або 500 грамаў птушынага памёту, па 10 грамаў фосфарнага і калійнага ўгнаенняў (водараспушчальных), усё добра размяшаць і паставіць у цёплае месца на пару дзён. Па сканчэнні часу падкарміць яблыні ў разліку тры—пяць вёдзёр на сямі-дзесяцігадовую яблыню. Наступную падкормку можна ажыццявіць праз тры-чытыры тыдні.

ДЛЯ СЛІВЫ

Першыя ўгнаенні неабходна ўносіць пры іх пасадцы, і на працягу года гэтыя дрэўцы не маюць патрэбы ў дадатковых падкормках, а вось наступныя тры гады ніяк нельга абыходзіцца без іх: кожную вясну трэба ўносіць па 20 грамаў мачавіны на квадратны метр прарыхленага прыстольнага круга.

Калі глеба на ўчастку даволі кіслая, то кожную пятую вясну трэба абавязкова праводзіць яе вапнаванне. Для гэтага дастаткова раскідваць гашаную вапну на прыстольных кругах слівы і перакопаць глебу на паўштыка рыдлёўкі. На квадратны метр апрацоўваемай глебы трэба ад 500 да 800 грамаў вапны (аб'ём залежыць ад кіслотнасці глебы).

Калі сліве не хапае азоту, то гэта бачна па яе лісці (мае светлую афарбоўку) і завязі (яны пачынаюць абсыпацца). Папоўніць недахоп азоту можна апыркваннем 0,2-працэнтным раствором аміячнай салетры. Калі сліве не хапае магнію, то прожылкі яе лісця набываюць карычневатае адценне. У гэтым выпадку выдатнае рашэнне праблемы — унясенне ў глебу каля 30 грамаў калімагнэзіі на квадратны метр прыстольнага круга.

ДЗЕ Ў САДЗЕ МОЖНА ВЫКАРЫСТОЎВАЦЬ ПІЛАВІННЕ

Пілавінне — гэта арганічнае ўгнаенне, выключна карыснае для прымянення на агародзе. Пры правільным яго выкарыстанні ўдаецца забяспечыць багаты ўраджай нават на невялікай прасторы. Пілавінне можна ўжываць у самых розных мэтах.



да градкі, не баючыся запэцкацца, так прадухіляецца ўсушэнне град. Пілавінне не дазволіць прарастаць пустазеллю, а перагной стане выдатным ўгнаеннем. Зямля пры змешванні з ім становіцца цяплейшай і мякчэйшай.

ДЛЯ ВЫСОКІХ ГРАД

Высокія градкі фарміруюцца на тоўстым пласце з арганічных матэрыялаў, куды даецца трохі глебы. На такім шматслойным збудаванні выдатна растуць кветкі і агароднінныя культуры. Для яе збудавання здымаюць верхні пласт зямлі і прымаюць убок. У траншэі робіць подсіціл з сена, засыпаюць пілавінне, апрацаванае мачавінай. Укладваюць яшчэ пласт арганікі — гэта могуць быць апалае лісце або трава. Зверху ўсё засыпаюць прынятай раней зямлёй.

Каб краі град не абсыпаліся, вакол робяць бар'ер са скошанай травы. Можна выкарыстоўваць салому або дзёран каранямі наверх. На такіх градах раслінам вады патрабуецца больш, таму барты градак карысна хаваць пад плёнку — гэта памяншае выпарэнне вільгаці.

На градах з суніцамі

Пры мульчыванні градак з суніцамі пілавіннем ягады, якія вырастаюць, не будуць датыкацца да зямлі і не згниюць. Калі ўносіць яго ўвосень, пласт пілавіння абароніць пасадкі ад замарзання. Ён таксама не дазволіць прарасці пустазеллю. Калі выкарыстоўваць апрацаванае мачавінай пілавінне ад іглічных парод, то яно будзе адпуджваць некаторых насяжкомых.

Для фарміравання нізкіх град

Для ўзняцця нізкіх град вакол градцы робяць разоры шырынёй 30—40 см, глыбінёй 20 см. Выбраную з іх зямлю складаваюць на градку. У траншэі засыпаюць пілавінне. Акрамя таго, што цяпер нават пасля дажджу можна будзе падысці

СЁННЯ

Сонца

Table with sunrise and sunset times for various cities: Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Месяц

Маладзёк у 19.03. Месяц у сузор'і Рыб.


Імяніны

Пр. Аляксандра, Астапа, Георгія, Данілы, Цімафея, К. Клаўдзіі, Ружы, Эльвіры, Віктара.



Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ЗАЎТРА



Calendar section with dates, events, and biographies for 6th March. Includes dates 1568-1570, 1899, 1923, 1909, 1929, and 1475.

Humorous text section titled 'УСМІХНЕМСЯ' and 'Напярэдадні 8 Сакавіка'. Includes jokes about work, fish, and weather.

Publication information for 'ЗВЯЗДА' newspaper, including registration details and contact info.

Editorial office information, including staff names and contact details for the 'Звязда' office.

Advertisement information, including website URL, contact numbers, and details about advertising rates.